

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ**  
**ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS  
**THE REPUBLIC OF BELARUS**  
**VISA APPLICATION FORM**

<b>1.</b> Прозвішча/Family name		<b>4.</b> Пол/Sex <input type="checkbox"/> мужчынскі/male <input type="checkbox"/> жаночы/female	Фотаздымак/Photo	
<b>2.</b> Імя/First name				
<b>3.</b> Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзяючы/Other names and (or) maiden name				
<b>5.</b> Дата нараджэння/Date of birth		<b>6.</b> Месца нараджэння/Place of birth краіна/country ..... горад/city ..... вобласць (раён)/region .....		<b>Службовыя адзнакі/</b> <b>For official use</b>
				<b>Дата звароту:</b> .....
<b>7.</b> Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)				<b>Падставы:</b> <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэр'ю
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(i) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(ix) змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change				<b>Рашэнне по звароту:</b> ад ..... <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае
<b>8.</b> Тып пашпарту/Type of passport  <input type="checkbox"/> звычайны/ordinary <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic <input type="checkbox"/> службовы/official <input type="checkbox"/> іншы документ/other document:		<b>9.</b> Нумар пашпарту/Passport number	<b>12.</b> Дата выдачы/Date of issue day    month    year	<b>Тып візы:</b> <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D
		<b>10.</b> Кім выдадзены/Issuing authority	<b>13.</b> Тэрмін дзеяния/Valid until day    month    year	<b>Кратнасць візы:</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> ШМ
		<b>11.</b> Дзе выдадзены/Place of issue		<b>Мэта візу:</b> <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзяловыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная
<b>14.</b> Адрас сталага месца жыхарства/Permanent home address  краіна/country ..... вобласць(раён)/region ..... горад/city ..... вуліца/street ..... нумар дома/building number ..... нумар кватэры/apartment number ..... нумар тэлефона/phone number ..... e-mail .....				<b>Віза:</b> № .....
<b>15.</b> Месца працы і службовы адрес/Place of work and work address  прадпрыемства/company ..... пасада/position ..... краіна/country ..... вобласць (раён)/region ..... горад/city ..... вуліца/street ..... нумар дома/building number ..... нумар тэлефона/phone number .....				<b>Сапраўдная:</b> з ..... па ..... .....
<b>16.</b> Катэгорыя візы/Category of visa  <input type="checkbox"/> індывідуальная/individual <input type="checkbox"/> групавая/group		<b>17.</b> Тып візы/Type of visa  <input type="checkbox"/> транзітная/transit <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/short-term <input type="checkbox"/> дўгатэрміновая/long-term	<b>18.</b> Колькасць уездаў/Number of entries  <input type="checkbox"/> аднаразовая/single <input type="checkbox"/> двухразовая/double <input type="checkbox"/> шматразовая/multiple	<b>Віза:</b> .....
<b>19.</b> Тэрмін дзеяния візы/Term of visa validity  з/from ..... па/until ..... day    month    year ..... day    month    year ..... days				<b>Сапраўдная:</b> з ..... па ..... .....
<b>20.</b> Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person				<b>Тэрмін знаходжання</b> на тэрмін знаходжання/ for a term of stay
<b>21.</b> Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person  вобласць (раён)/region ..... горад/city ..... вуліца/street ..... нумар дома/building number ..... нумар кватэры/apartment number ..... нумар тэлефона/phone number ..... нумар факса/fax number ..... e-mail .....				<b>Тэрмін знаходжання</b> .....
<b>22.</b> Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus  вобласць(раён)/region ..... горад/city ..... вуліца/street ..... нумар дома/building number ..... нумар кватэры/apartment number ..... гасцініца/hotel .....				<b>Сапраўдная:</b> з ..... па ..... .....
<b>23.</b> Падрабязнае тлумачэнне мэты візу/Detailed explanation of a purpose of visit				<b>Слагнаны сбор:</b> .....

**24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus**

так/yes     не/но

калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit

з/from ..... па/till ..... дзе/where ..... мэта візіту/purpose of visit .....

**25. Папярэдня візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часавага знаходжання/Previous stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay**

1) з/from ..... па/until ..... 4) з/from ..... па/until .....	5) з/from ..... па/until .....	агульны тэрмін часавага знаходжання/ the aggregate term of temporary stay
2) з/from ..... па/until .....	6) з/from ..... па/until .....	days
3) з/from ..... па/until .....		

**26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Have your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled**

так/yes     не/но

калі так, вызначце дату/if yes, specify the date .....

**27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/  
Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus**

так/yes     не/но

калі так, вызначце калі/if yes, specify when ..... і дзе/and where .....

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer

**28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country**

так/yes     не/но

калі так, вызначце калі/if yes, specify when ..... і з якой краіны/and from which country .....

**29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus****31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/  
Means available for stay in the Republic of Belarus**

наяўныя сродкі/cash     банкаўскія чэкі/bank cheques  
 крэдытныя карткі/credit cards     звяротны билет/return ticket  
 дарожныя чэкі/travel cheques     пражыванне/accommodation

**32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/Medical insurance information**

страхавая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/insurance company (name, address, phone) .....

сапраўдны з/valid from ..... па/until .....

**33. Сямейнае становішча/Marital status**

знаходжуся ў шлюбе/married     не знаходжуся ў шлюбе/single     разведзены(а)/divorced     удавец (удава)/widow(er)

**34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name****35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth****36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names****37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)****38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/  
Spouse's date of birth****39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth**

day	month	year
-----	-------	------

краіна/country ..... горад/city .....

вобласць (раён)/region .....

**40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below**

Прозвішча/Family name	Імя/First Name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth

**41. Дэкларацыя/Declaration**

Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівой. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець падчас паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь /

I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that corresponds to the requirements of Belarusian legislation.

**42. Асабісты подпіс/Signature****43. Дата падпісання>Date of signature**

day	month	year
-----	-------	------